

Запрашаем наведальца 1 кастрычніка 2022 г. Дзень грамадзянскага і патрыятычнага, духоўна-маральнага выхавання

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Творчая майстэрня "Паштоўка для бабулі, паштоўка для дзядулі"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Вашчук М.М.
Мультурок "Падарожжа па Беларусі"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Вашчук М.М.
Віктарына "Мая беларуская зямля"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Марчык Т.П.
5 - 8 класы			
Творчая майстэрня "Паштоўка для бабулі, паштоўка для дзядулі"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Вашчук М.М.
Спартладныя "Спорт супраць наркотыкаў"	9.55 - 10.40	Стадыён/ Спартыўная зала	Карнялюк В.М.
Акцыя "Клопат"	10.50 - 11.35	аг.Харава	Чабацько С.С.
Круглы стол да Дня пажылых людзей "Дзень дабрыні і павагі"	11.45 - 12.30	Кабінет №10	Імховік Н.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 10.40	***	***
Акцыя "Клопат"	10.50 - 11.35	аг.Харава	Чабацько С.С.
Круглы стол да Дня пажылых людзей "Дзень дабрыні і павагі"	11.45 - 12.30	Кабінет №10	Імховік Н.А.